

# Урок 5

## Паганская культура на беларускіх землях

Аўтор:

настаўнік ДУА «Бокшыцкая сярэдняя школа»

Бартошык Н.П.



Жыллө першабытнага  
чалавека.

Работы з пласціліна




















Слоні́мскі  
і́дал



Шклоўскі  
ідал



Буцьковський ідал (горад Пружаны). У хрысьціянскія часы на ім была высечана крыж.



Ідал з в. Грабаўцы Жабінкаўскага раёна Брэсцкай вобласці.



У лясах Сенненскага раёна стаіць аўтэнтычны каменны ідал. Магчыма, збудаваны ў X стагоддзі

# Матывы старажытнага мастацтва і міфалогіі ў працах сучасных мастакоў



Скульптура «Галава  
Ільва».

г.Магілёў







Бог  
Пярун





Бог  
Пярун